

навук пры ЦК КПСС (1954). З 1954 у БДУ (у 1965—73 заг. кафедры). З 1973 заг. кафедры ў Бел. пед. ун.-це. У 1979—89 заг. кафедры гуманіт. ф-таў БДУ. Навук. працы па агульных пра-блемах эканам. тэорыі, развіція вытворч. адносін, падаткаабкладання, станаўлення рыначнай эканомікі ва ўмовах пераходнага перыяду.

Тв.: Переходные формы производственных отношений. Мн., 1974; Возникновение социалистических производственных отношений. Мн., 1977; Налог с оборота: Теорет. очерк. Мн., 1983; Ступени развития рынка: Генет. код капитализма. Мн., 1995; Промышленный капиталлизм. Мн., 2000.

ЯНЧЖОУ, горад ва ўсх. ч. Кітая, у прав. Цзянсу. 313 тыс. ж. (1990). Порт на р. Янцы і *Вялікім канале*. Цэнтр ры-саволчага раёна. Прам-сць: харчамакавая (рысаачышчальная, мукамольная, штабумінавая, маслабойная); вытв-сць с-г. прылад.

ЯН ЧЖУ, Ян Цзы-цюй, Ян Шэн (прыкл. 440—360 або 414—334 н.э.), старажытнікайскі мысліцель-вільнадумец. Падарожнічай, прапаведа-
вай сваё вучэнне, меў паслядоўнікаў. Яго творы не захаваліся; пра погляды южна меркаваць выключна па фраг-
ментах у творах яго ідэйных праціўнікаў і па раздзеле «Я.Ч.» даоскага трактата *Де-цзы*. Я.Ч. абвячычай ідэі сібелюбства, каштоўнасці зямнога жыцця, пры-
родных жаданняў і асалод, пагарды да славы, шанаваннія ў і вонкавых рэчоў. Выходзячы з науна-матэрыйяліст. уяў-
ленні, Я.Ч. выступаў супраць веры ў бессмертнасць, лічбы смерты нату-
ральны і непазбежнай з'яві, як і хыш. Быў праціўнікам Канфуцыя, скога лічыў «самым бесталковым і мі-
тульским з усіх людзей».

Літ.: Древнескитайская філософія. Т. 1. Н. 1972; Атеісты, материалисты, диалектики древнего Китая. М., 1967.

ЯНЧУК Мікалай Андрэевіч (29.11.1859, в Карніца Люблінскага ваяводства, Польша — 6.12.1921), бел., украінскі і расійскі вучоны-славіст, пісьменнік. Скончыў Маскоўскі ун-т (1885). Праца-
чу настаўнікам, з 1892 пам. бібліятэк-
ар Румянцавскага музея, хавальнік Да-
шкавскага этнагр. музея ў Маскве. У 1889—1903 сакратар адд. этнографії Т-ва аматараў прыродазнаўства, антра-
валогіі і этнографіі пры Маскоўскім
ун-це, з 1901 стваральнік і кіраунік *Му-
зея-этнографічнай камісіі* пры ім. Адзін
з заснавальнікаў час. «Этнографическое
издание», дзе друкавалася шмат бел.
матэрыйялаў. Пасля 1917 чытаў курс бел.
і укр. л-р у Маскоўскім ун-це, удзельні-
чы у работе камісіі па арганізацыі Бел.
ш-та, у 1921 праф. кафедры бел. л-ры і
этнографіі БДУ. У 1918—21 чл. *Беларус-
кага навукова-культурнага таварыства*
у Маскве, супрацоўнічай з *Беларускім
шынанальнным камісарыятам* і *Беларус-
ким паддзелам аддзела асветы нацыя-
нальных меншасцей Народнага камісары-
ята асветы РСФСР*. Вывучаў побыт і

нар. творчасць усх. славян. Даследаваў бел., літ., польскі, рус., укр. муз. фальклор. Матэрыялы экспедыцыі ў Мінскую губ. (у 1886) друкаваў у газ. «Мінскі вестнік» (1886—87) і навук. выданнях. Склад «Праграма для зборання этнографічных звестак» (1887, з М.Харуціным). Збіраў, даследаваў і апрацоўваў бел. муз. фальклор. Аўтар муз.-фалькларыстычных прац «Маларускае вяселле ў Карніцкай парофиі Канстанцінаўскага павета Сядлецкай губерні» (1886), «Па Мінскай губерні» (1889), працы па антрапа-



I.I. Янушкоўскі.



М.А. Янчук.

логіі «Некаторыя дадзеныя да пытання аб антрапалагічным тыпе беларусаў» (1890), апрацовак нар. песень, рэдактар муз.-фалькл. зб-каў. У літ.-знаўчых працах «Некалькі слоў пра навейшую беларускую літаратуру» (1912), «Навейшая беларуская літаратура і яе дзеячы» (1920), «Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры. Стараадын перыяд» (1922) распрацоўваў пытанні перыядызацыі, жанравага развіція, аналізуў творчасць асобных пісьменнікаў. Рэдактар «Нарысы беларускай літаратуры» (вып. I, 1920). Літ. творы пісаў на рус. мове і палескай гаворцы. У свае п'есы ўводзіў муз. нумары з нар. песень. Аўтар п'ес «Выхаванне», «Піліп-музыка» (нап. 1887, паастаўлены ўкр. трупамі ў 1887—1922, у 1888 у Мінску трупай М.Старыцкага), «Не памогуць і чары, як хто каму не да пары», вершаў на палескай гаворцы. Удзельнічай у складанні, перакладзе, рэдагаванні і выданні першай кн. Я.Купалы на рус. мове «Выбранныя вершы ў перакладах рускіх пастаў» (1919). Прысвяціў Я.Купалу верш на палескай гаворцы «Янкові Купалі» (нап. 1918, апубл. 1981). Аўтар музыкі да песень на вершы Я.Купалы «Нашай ніве», «Не пагаснуць зоркі ў небе».

Літ.: Бандарчык В.К. Гісторыя беларускай этнографіі XIX ст. Мн., 1964; Петровская Г.А. Не погасла звезда: Жизнен. и творч. путь Н.Янчук. Мн., 1987.

В.У. Скалаўан, М.М. Шаляговіч

ЯНЧУК Уладзімір Аляксандравіч (н. 13.3.1954, пас. Абаствумані, Грузія), бел. пісчолаг. Д-р пісчал. н. (2001). Скончыў БДУ (1981). З 1984 у БДУ. З 1986 у Бел. ун-це культуры. З 1992 заг. кафедры, з 2002 дэкан ф-та пісчалогіі Акадэміі паслядыпломнай адукацыі Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь. Навук. працы па метадалогіі навук. пазнання, метадалогії

ЯНШАО

і методах пісчал. даследаванняў, сац. пісчалогії, пісчалогіі асобы.

Тв.: Методология, теория и метод в совре-
менной социальной психологии и персоноло-
гии: интегративно-экзектический подход.
Мн., 2000.

ЯНЧУКІ, вёска ў Шчучынскім с/с Шчучынскага р-на Гродзенскай вобл. Цэнтр с-г. вытв. кааператыва. За 4 км на 3 ад г. Шчучын, 64 км ад Гродна, 11 км ад чыг. ст. Ражанка. 229 ж., 98 дво-
роў (2003).

ЯНЧУР Мікалай Міхайлавіч (22.5.1902, ст. Пагодзіна Пружанскае р-на Брэс-
цкай вобл. — 16.8.1980), бел. вучоны ў галіне хірургіі. Д-р мед. н. (1957), праф. (1960). Засл. дз. нав. Беларусі (1972). Скончыў Ваенна-мед. акадэмію ў Ле-
нінградзе (1926). З 1958 у Віцебскім мед. ін-це (заг. кафедры). Навук. працы па пытаннях кантузій, пералівання крыві, дзеянасці залоз унутр. сакрэціі пры хірург. захворваннях.

Літ.: Ніколай Міхайловіч Янчур // Здра-
воохранение Белоруссии. 1972. № 5.

ЯНЧЭУСКІ Вячаслаў Іванавіч (н. 9.7.1948, Мінск), бел. матэматык. Д-р фіз.-матэм. н. (1981), праф. (1990). Скончыў БДУ (1971). З 1974 у Ін-це ма-
тэматыкі Нац. АН Беларусі (заг. аддзе-
ла). Навук. працы па алг. геаметрыі,
алг. К-тэорыі, групах палёу Браўера.
Развіў спінорную і унітарную прыведзе-
нія К-тэорыі, вырашыў праблемы Хар-
дэра, Кнезэра—Тытса і Дзьеданэ пра
спец., унітарныя і спінорныя групы над
канечнамернымі алгебрамі з дзяленнем.
Вызначыў законы ўзаемнасці для груп
Браўера крывых над лікавымі палямі.

Тв.: Принцип Хассе для групп Браўера по-
лой функций на произведениях многообразий
Севери-Браўера и проективных квадратов // Тр. Мат. ин-та РАН. Теория чисел, алгебра и алгебр. геометрия. 1995. Т. 208: Symmetric and skew-symmetric elements of involutions, associated groups and the problem of decomposability of involutions // Proceedings of symposia in pure mathematics. 1995. Vol. 58, № 2; Two-torsion of the Brauer-groups of hyperelliptic curves and unramified algebras over their function fields (разам з У.Рэманам, С.В.Ціханавым) // Communications in algebra. 2001. Vol. 29, № 9.

ЯНШАО, неалітычна культура, паши-
раная ў 4—3-м тыс. да н.э. ў сярэднім
цячэнні р. Хуанхэ паўн. Кітая. Яе но-
сьбіты займаліся матычным земляроб-
ствам (чуміза), жывёлагадоўляй, паля-
ваннем, рыболовствам і збіральніцтвам.
Паселішчы размяшчаліся на лёсавых
рачных тэррасах, мелі адкрытыя характер, складаліся з круглых або прамакутных
паўземлянія, паглыбленых у грунт і аба-
мазаных глейн. Кераміку выраблялі ўручную і размалёвалі чорнай або чыр-
вонай фарбай па жоўтым ангобе, з за-
морфнымі і абстрактнымі матывамі.
Вядомы таксама вырабы з расщэплена-
га паліраванага каменю. Нябожы-
каў хавалі ў доўгіх ямах.